

Ба44485


8  
10  
100

hinter dem Bild.

Gesicht.  
Zum J.

Zwischen  
den Bildern

Zwischen




12

294


Анна Зонан

заранé  
прем

ГДБ







Ба44485

Алесь ЗВОНАК

1935

Бел. Академия  
1994 г.

# ЗАГАЙ

ПОЭМА

Ба44485

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА  
МЕНСК — 1931

Б 3-Ч3

25. 4. 2009

Заказ № 1329. 2.000 экз. (2<sup>1/2</sup> арк.) Галоўлітбел № 1125.

Друкарня імя Сталіна.

## НЕКАЛЬКІ СЛОЎ АД АУТАРА

Эпоха нашай рэволюцыі—вялізарнейшая эпопея, творцам якой зьяўляеца не паасобны пісьменьнік, а вялікі колектыв пролетарскіх пісьменьнікаў. На долю іх выпала вялікая задача адбіць гэтую эпоху, эпоху вялікай пролетарскай рэволюцыі, што выкрышталізоўвае новую псыхолёгію новага чалавека, якога больш ня будуть, як Загая, разъдзіраць супяречнасці пераломнага часу.

І ўсе паасобныя творы гэтага колектыву—толькі частка вышэйсказанай вялікай эпопеі. Так і з поэмай „Загай“.

Эпоха рэволюцыі і грамадзянскае вайны ў беларускай літаратуры паказана слаба. Аўтар імкнуўся крыху запоўніць гэты прабел—паказаць героіку грамадзянскай вайны і рэволюцыі.

Справіўся ці не са сваёй задачай—хай скажуць чытачы.

*Nota bene.*

Упяршыню поэма была надрукавана ў канцы 1928 году, а пісана ў канцы 1927 і пачатку 1928 г.

Улічыўшы некаторыя недахопы і памылкі поэмы,  
я крыху дапрацаваў зараз як з композыцыйнага  
боку, так і з боку зъместу.

Поэма некалькі адыходзіць ад свайго жанру. Яна  
пабудавана паасобнымі кадрамі, якія звязаны між  
сабой як шляхам рэмарак, так і (асабліва) інэрцыяй  
унутранага зъместу.

*Алесь Звонак.*

15/X-29 г.

Менск.

I

УСТУП

Мой край задуменны!..

Пад шолах палёў,

Пад грукаты

вулічных громаў,

Ты поступам цвёрдым

праз буры ішоў,

Ідзеш

праз кіпучыя стромы.

Я вухам прынік

да зямлі,

да сырой

І ўздрыг твайго сэрца

пачуў я...

Тады, калі ранье,

прыжмурыўши скронь,

Съвежасцю цела съвідрое.

Далёкае водгульле

бур-навальніц

І двён адшумелых

навала

Мне мірсыцца  
    ў гэтым уэдрыгу зямлі  
Успамінаў паўстаўшо хваляй.

І гэта ня хвала,  
    ня плынъ,  
                гэта штурм,  
Што рушыць карабель  
    у шчэпы.  
І толькі бушуе стыхіяй  
                прастор,  
Зъмітаючы ўсё<sup>1</sup>  
    дашчэнту.

Так плынню нястрымнай  
                прабеглі гады  
І зьніклі,  
    як зьнічка ў тумане,  
А ў поступе съмелым  
                сталёвай хады  
Другія паўсталі,  
    паўстануць.

І рад я сачыць,  
    як на плыні гадоў  
Плынуць караблі  
                i... крыгі...  
Адны дасягаюць  
    сваіх берагоў,  
Другіх-жа  
    хвалі укрываюць...

І часта,  
як сон не заплюшчвае воч  
Таемнай начною парою,  
Ў бясконцую,  
сумную,  
доўгую ноч  
Прыходзяць мае герой.

Я з імі душою  
такою парой,  
Як здань—  
у такія хвіліны  
Загай задуменны  
стаіць прада мной,  
Ўсьміхаецца ціха Галіна...

## II

### ПОЭТЫЧНАЯ УВЭРТУРА

— Думы, думы! Чайкамі увысь  
Ня плывеце!  
Адлятае ўсё, як журавы,  
Ў гэтым съвеце...

Белых крыльляў лёгкапёры шум  
Заціхае...  
Ня трывожце, думанькі, душу  
Нясьціханна!..

Прашумела шчасьце, як вясна,  
Празывінела...

І сумуе дзяўчына адна  
У садзе белым...

Нахілішы голаў, ружы куст  
Шэпча дзіўна...

І рассыпаў вечар на пяску  
Рос рубіны...

У садзе гэткай дзіўнаю парой  
Песьня гасьне:

— Дзе ты?

Дзе ты? —

Дзе ты, сокал мой?

Сокал ясны...

— Можа крыльлі сокал паламаў?..

Можа згінуў?

Мусіць, гэта вечар нашаптаў

Сум Галіне?..

Ходзіць, ходзіць дзеўчына адна—

— Згінь ты, суму!

Калыхае душу вірвясна

Вабным шумам.

І надзеям ў думах ня цвісьці:

Яны гаснуць...

— Ой, ня скора, мусіць, прыляціць

Сокал ясны.

Можа крыльлі сокал паламаў?

Можа згінуў?..

... Дзіўны вечар многа нашаптаў

Дум Галіне.

Пакінем дзяўчыну й вясну  
Няхай сабе сумуюць...  
Дэталь мален'кую адну  
Тым часам занатуем.

\*

Радзее ймгла над краем скрэзъ  
І золакі шугаюць...  
У дыямэнтах ранніх рос  
Ўстае зямля другая...

Ў прасторы выйдзі, стань, пастой...

Дзівіся пекнатою:

Як белы месяц над ракой  
Плыве ў нямым спакою...

І калі здолен адчуваць,  
Адчуй усёй душою:  
Зямлі нязъмернасьць харства,  
Веліч яе спакою...

Над галаўою Млечны Шлях  
І зорак мірыяды.  
І дыша соладка зямля,  
Нясе тугую радасьць...

У хваляваньнях гэтых дзён,

У шуме нясьціханным:—

Вясны чароўны перазвон,

Пачуцьцяў бунт-паўстаньне...

Маўчыць прастор... У далях гром,

Як водгалаасак дальні...

Жыцьцём ахоплены суздром  
Ня ўпомніш год нядайніх...

І той-жа вуліц вечны рух,  
І той-жа шумны горад,  
Што кроквы, нібы сотні рук,  
З размаху ўзыняў угору...

І працы тут другі размах  
І песня тут другая,  
Але чамусьці тут няма  
Таварыша Загая?..

Прабач, чытач, за парушэньне  
Поэмнае структуры,  
Пакуль ня съдіхла струн гучэньне,  
Працягнем увэртуру.

\*

За вакном шапочаца маліннік,  
У вакне сумуе ў белым хтосьці...  
Зачапіўся месяц за галінку  
І між дрэў гушкаецца ў лістоце...

Уздыхае вецер так задумна,  
Так ўздыхае дзеўчына па любым...  
—Ад чаго ў вакне, дзяўчына, сумна  
Ты глядзіш і ўздрыгіваюць губы?

Ці спытаўся хто так, ці здалося?—  
Толькі сад за вокнамі шапоча,  
І цалуе дзеўчыне валосьце  
Повеў ціхі бэзавае ночы...

У дзяўчыны думы, думы, думы...  
І нічым тых думак не разгоніш...  
Абнімае вішню маладую  
Каля плоту клён такі зялёны...

Ў гэты вечар юны і ўкаханы  
Ты, дзяўчына, сумная чамусьці?  
Нават садам пройдзеш—нібы п'яны  
Цалавацца лезе кожны кусьцік...

— Расчыні·ж, дзяўчына, сваю тайну  
І адразу сэрцу лёгка стане!..  
Шапатнуў вятрыска за кустамі  
І растаў у срэбравым тумане...

Ціха зноў... і толькі бяспрычынны  
Сум паволі думы ахінае...

А чакала кожны дзень дзяўчына  
Весткі ад Загая...

III

## ПАЧАТАК КАНЦА \*)

## ЛІСТКІ З ЗАПІСНОЙ КНІЖКІ ЗАГАЯ

...Так кожны дзень,  
І неяк вось ня верыцца,  
Што я — дзе стәп,

\* ) Закон поэтичных традыцый  
Канечне парушаны ўраз,  
Давай, мой чытак, не сварыцца, —  
Хай крытык рассудзіць нас.

Дзе чайкі ды кавыль, ынычъед ۷  
Дзе ночы ўсходнія хут міарін ۸  
Так ціха, ціха съцелюцца эвміндА  
І пахам бэзвым иёля үтбл вадЖ  
Ня хмеляць галавы... ۹  
Зусім адзін — ынычъед, ит  
Ні сябра, ні таварыша... ۱۰ тваіН  
Сяброў сваіх ыжок эвал візвасіл  
Я лёгка пагубляў... ۱۱ ж-імаров  
Адны —  
Яшчэ у бойках пагубляліся,  
З другімі —  
Мабыць, розны шлях...  
І сам ня ведаю, ымуд іконы му  
Чаму я так далёка,  
Чаго я ўцёк  
І ад каго, зачым?  
Я ад сябе ўцякаў,  
Ды гэта так ня лёгка! —  
Ад самаго сябе  
Ніколі ня ўцячы.  
За мной:  
Са мной:  
І вось блукаю  
У стэповым шуме,  
Здружыўшыся з кавыльнаю  
Журбой...

Ах, добра як! ...  
І дышыңца так вольна...  
... У стапах коням весела ірзаць —  
Гляджу на іх, ...  
І заціхае боль мой,  
І асядае прыкрасыңца іржа.  
... Гляджу ў задуме,  
Як над стәпам чайкі ...  
Як бы спалоханыя қідающа ўніз...  
Са мной сябруюць тут  
Смаркатыя малайкі \*)  
І разам п'юць ...  
Са мной кумыс...  
✓

Плыве ўспамін  
Аб дальнім і кахраным;  
Плыве ўспамін  
Аб дальняй дарагой,  
Як п'ю ваду крынічную з кунгану,  
Што папрашу ў башкіркі маладой.  
І гэтак съмешна  
Успыхнуць яе вочы;  
Калі скажу:  
„Рахмэт, якшы кізэм“ \*\*).  
... Ах, сэрца, сэрца  
Юнае дзявочае  
Яно усюды ружы маладзей!

\*) Малайка — па-башкірску хлопчык.  
\*\*) „Рахмэт, якшы кізэм“ — па-башкірску „дзяякую, прыгожая дзяўчына“.

І съмешна 'шчә,  
Як на кашму башкіры  
Паставяць прости рускі самавар...  
...Даўно дацьмелі  
Стәпавыя шыры,  
І з небам зълілася  
У цемрадзі трава...

Як съмешна! —  
Гэту дзіўную гармонію,  
Што ста поэтам  
Трэба абсьпіваць,  
Парушыў меднаю сваёй фізыономіяй  
Вялікі, слайны, рускі самавар!..

...Дзень, як джыгіт,  
На плечы бурку ўскінуў  
І зынік ў бязбрэжжы  
Ү вечаровай мгле...  
Я зачарованы стаю хвіліну...  
І вось далей:

Над травамі клубіцца дымам  
Халодны вячэрні туман...  
Прыгожа: як вечар абдыме  
Зямлі маладой лёгкі стан...

Тады я выходжу на ганак  
І доўга ў раздум'і стаю,  
А стәпы бляеюць ў туманах,  
Ды шэрыя цені снуюць.

Такою прыгожай парою  
Спакоен і рад я ўсяму —  
Такому нямому спакою,  
Такому настрою свайму.

Глыбокую думаю думу  
(А гэная дума, як нач!)  
Далёка ад вулічных шумаў,  
Ў далёкай краіне съязпной.

І сам я ня знаю... Чамусьці  
Здаецца мне шорхат съязпны  
Далёкай лясной Беларусьсю  
І говарам пушчаў лясных.

І добра, што вокал нікога  
І имгла прад вачыма скрользь...  
Профіль знаёмы і строгі  
Мне роіцца ў цемры начной...

Стаю я такі ціхамірны, —  
Нішто ня трывожыць души,  
Паталі былога ўспаміны  
Ў нямую бяскрайную шыр.

Пяюць на дварэ башкіраты —  
(Нязвычная музыка слоў!..)  
Здаецца мне: нашы дзяўчата  
Вядуць карагод за сялом...

Падхожу: гарэзныя твары  
З іскрыста-касымі вачмі  
Съмяюцца з маіх акуляраў  
І з слоў нячуваных маіх.

Ах, шыры, пахучыя шыры! Т  
І мяккасьць усходніх начэй  
Задумнай стэповай Башкірый  
Пад іскрамі зорных съячэй.  
І месяц тут больш задуменны,  
І ночы тут неяк цымней,  
Чым там, дзе лясная напаўнасьць —  
У далёкай маёй старане.

Задумаўся... На'т ня прыкметціў,  
Што поплеч са мной гаснадар —  
Прыгожы, у чорным бэшмэце,  
З усьмешкай глядзіць мне у твар.

...Сядзім мы пад зорачным небам,  
Ня знаю — чаму я так рад...  
— Скажы ты мне, Усман, што-небудзь  
Пра ваш незнаёмы мне край!

І слухаю я нібы казку  
Пра гэтую дзвінную быль...  
Ужо зоры пачнуць скора гаснуць,  
Рассыпаўшы срэбраны пыл...

Ды ў ранішнім сінім прасьвеце  
Пакажуцца скрэзь туманы  
Вяршыні старых мінарэтаў  
І далі прастораў съяпных.

Ах, шыры, пахучыя шыры!  
Прыгожасць усходніх начэй  
Задумнай стэповай Башкірый  
Пад іскрамі зорных съячэй!

Пара канчаць —  
Эусім замаганіўся.  
Ужо туман  
Паслаў над стэпам дым...  
Учора мне  
Мой любы вобраз съніўся —  
І вобраз гэты  
У ваччу майм.  
Быць можа з ім  
Спакае місія  
Моі будзем зноў,  
Як коліс, маладымі...  
Хоць адзьвінелае  
Так гучна не паўторыш...  
Хоць адзьвінелае  
Растане дымам...  
Запіскі гэтых прывёў,  
Як факты для цікавых...  
Давайце-ж, як казаў Пруткоў,  
Зірнем у корань справы.

#### КАВАЛАЧКІ МІНУЛАГА

Над глухой слабодкай на ўскраіне  
Дымары заводаўся дымяць.  
Там, дзе колісцы съпявалі „Барыню“.  
Успамінаеца вчыясьці „маць“.

Сьвішча веџер глоткаю асіплай,  
Дні над горадам, як вараньё,  
Кружацца над хатамі пахілымі  
Цяжкім немарасным сном...

О, навыказанай болі горач!  
Зірк злавесны згаладаўших воч!  
Глуха ўздрыгвае увечар горад,  
Спатыкаючы з трывогай нач.

Сьпевам не хвалюеца ўскраіна,  
Хаты нахіліся к зямлі,  
І гучыць трагічна-нязвычайна  
Ветру бяспрытульнага усхліп.

Съцены хмурацца халодна, жорстка,  
І плююцца стрэхі на панель...  
Горад з больлю навыказна гострай  
Забываеца ў трывожным съне.

Каб назаўтра зноў з каменнай больлю  
Кінуць ў вуліцы трывожны стогн...  
Хцівым зъверам выглядае голад  
З вышвараных ртоў-вакон.

Дом на ўскраіне адзін пануры.  
Вокны выбіты, скасіліся вуглы,  
Толькі дах жалезны бровы хмурыць,  
Ўспамінае, мусіць, аб былым.

Тут калісьці у Зымітра Загая  
Гадаваўся непакорны сын...  
Дом пануры век свой дажывае,  
Яму вецер навявае сны...

А далей: — каменная грамада —  
Горад горды ў гранены граніт  
Скрагат вуліц кідае з пагардай  
Ў ашалелыя натоўпы-дні.

І ля кожнай паршывенъкай крамы —  
Чарга чалавек у сто.  
І ўвечар і ў мутнае раньне  
Голад прыкоўвае: стой!

Гэта сон, гэта быль і ня быль  
Брэдавых чорных дзён!  
Фунт звычайнага хлеба,  
Звычайных рублёў мільён!

Гэта дні, гэта дні звар'яцелі  
Ды імчацца шалёна кудысь...  
Ў гэтым скогаце дзікіх мяцеліц  
Пагубляліся съцежкі й съяды.

Хтосьці некаму слаў праклёны  
За пажары, за съмерць і кроў,  
І кудысьці плылі эшалёны  
Пад чыгунны калёсны гром.

Так... Рэволюцыі краса  
У крывавым бліску сонца...  
Чытач мо' згадаўся й сам,  
Што мой герой на фронце!..

І нахмурыўся грозна горад  
Прад нябачаным віхрам падзей.  
Шэрай вуліцы гнеўны говар  
Ня съціхае ні ўноч, ні ўдзень.

Гэта дні для таго паўставалі,  
Каб шумеў на зямлі гураган,  
Каб на съвеце нястрымнай навалай  
Прагучэў моцны вокліч:

„Паўстань!  
Паўстань, пракляцьцем катаваны!..“

І маліўся і плакаў хтосьці  
Ды збавенія съцішком чакаў.  
Жываты патанелі ў кагосьці  
І пужала да съмерді ЧК.

Ліся, песня, грымі і съмейся—  
Пролетары ідуць у бой.  
Разрывай цішыню песня,  
Заглушаючы голаду болы!

Вылазь з глухіх сутарэнняў!  
Вылазь з разгніўшых халуп!  
Услаўляй вялікае вызваленіе!  
Напоеную крывёй зямлю!

Вуліцы, плошчы, бульвары,  
Глытайце на тоўпы людзей!  
Над краем золак пажараў  
І новы ўстае дзені!

Так рэволюцыі прыйсьцё  
Ушчэнт руйнуе съвет мінулы,  
І ў гэтым грукаце і гуле  
Раджае новае жыцьцё,  
Раджае новыя законы  
І яркім полымен гарыць...  
Мы-ж адхінем крыху заслону  
І кінем зірк на съвет стары.

### ЗЯЛЁНЫ ДОМІК

Над рэчкаю домік зялёны  
Абвіты плюшчом вакол.  
Ня зрушыць нішто задумены  
Звычайны яго спакой.

Калісьці чыноўнік нейкі  
Яго збудаваў тут,  
Гадамі зьбіраў капейкі,  
Каб гэты стварыць „уют“.

Бывала: съдзямянне ў далі—  
У хаце і шум і звон,  
І плакалі гукі рояля  
З расчыненых вакон.

То значыць: няма чыноўніка,  
То значыць: спраўляецца баль.

І толькі съціхалі апоўначы  
Песьні, съмех, рояль...

Чыноўнік?—Нічога ня бачыў ён,  
Ня меў ён ухвяткі такой.  
Ён—гэты Акакі Акакіевіч—  
Любіў цішыню і спакой.

Любіў ён мэлёды Глінкі  
І Бальмонта модны „стих“.  
А дочка расла, як былінка,  
Ў сям'і, як сярод чужых.

Дзяціства—гады залатыя.  
Маленства—ружовы цввет.  
Харошыя годы такія  
Які абмалюе поэт?!

Упартыя чорныя кудры  
Умелі падчас не адно—  
Украсыці „маміну“ пудру  
І пудрыць гадзіну нос...

Такая жыцьцёвая школа  
Праходзіцца дзіцем штодзень:  
Бяз „папы“ у „мамачкі“ „Коля“,  
А з „папай“ у „мамы“ мігрэнь...

А дні журавамі ўвосень  
Плылі і плылі, і плылі...  
І часта ў „мамачкі“ госьці  
Съмяяліся, пелі, пілі...

... і „папа“ вярнуўся аднойчы  
(Чакалі-ж назаўтра яго)—  
У „мамінай“ спальні ўночы  
Гарэў ледзь прыкметна агонь.

І мабыць зъявіўся няўпору  
Парушыць салодкую ноч,  
Пакінуўшы гонар і шпоры  
Паручык уцёк праз акно...

Жыцьцё не паўторыцца двойчы,  
Ня вернеш шчаслівых гадоў...  
Чыноунік застрэліўся ўночы,  
І змоўк на паўмесяца дом.

Ня доўга трывожыла гора  
Парушаны ў доме спакой...  
Вярнуўся паручык скора,  
І стала ўдава не ўдавой.

...Гады—нібы крыгі ў разводзьдзі  
Плывуць веснавою парой...  
Забралі ў шаснаццатым годзе  
Паручыка Колю на фронт...

І ціха зрабілася ў доме,  
Хоць вокал жыцьцё як съмерч,  
Хоць дзесяці ў гарматавым громе  
Лунала нязьбежная съмерць...

Праходзіць жыцьцё гэтак проста,  
Ня ўбачыш юнацкай парой...

Дзяўчынка—шумлівы падростак  
З чарнявай такой галавой.

У доме ёй цесна і вузка...  
А маці—ці трэба ці не—  
Гаворыць з дачкой па-француску  
Аб правілах „сьвецкіх“ манер.

— Ах, ну іх, мамуля, манеры!—  
Цяперака не да манер...  
Зрабіла-б „мамуля“ істэрыйку  
Ды дочка—не афіцэр.

Славольная дочка такая,—  
Ёй не пакажаш шляхоў,  
Дый прыкладу ёй не пакажаш:  
Замнога у „мамы“ грахоў...

... А дзеесьці акопы, пажары.  
Вайна ня съціхала грымесь,  
І тысячи тысяч ахвяраў,  
І мора крыві і съмерці...

Ў Расіі хапала салдатаў,  
Трупамі слалі дол.  
Дзеесьці далёка ў Карпатах  
Загінуў паручык Коля.

І вось нечакана у лютым  
На вуліцах крык як гром:  
— Няхай жыве  
рэ-во-лю-цы-я!  
І вызвалены народ!

На вуліцах гораду віхар,  
Прамоў нясьціханных град,  
А ў доме зялёнym ціха...  
За вокнамі ў шэрарі сад...

Дачка прападае днямі  
У хвалях натоўпу людзей,  
І моліцца маці начамі:  
— Божа, збавенъне дзе?

Ракоча няспынна вуліца  
Тысячай глотак зараз,  
І ў рэкаце бура чуецца,  
І меркна прад бурай зара.

— Якая такая воля?—  
— Хапала раней такой!  
— Ізноў усялякая сволач  
Груганом над галавой?

Ўсё так-жа ішлі эшалёны  
Пад лівень гарачы сьвінца,  
А хтосьці крычаў натхнённа:  
„Вайна  
да пабеднага  
канца!“

А горад скаліўся злосна  
Зубамі жалезных стрэх,  
Ды чуўся здалёку моцны  
Гарматаў грымуучы съмех...

Спакойна ў зялёным доме,  
Жыцьцём абмінуты ён,  
І съніць, аб чым—невядома,  
Ў трывожныя ночы сон.

За вокнамі вецер з поўдню  
Цалуе пальцы галін...  
Сумуе дзяўчына штодзень,  
А звалі дзяўчыну—  
Галіна.

Між тым у поступе стальным,  
Ў крывавой аўрэолі  
Прышлі зусім другія дні,  
Зусім другая Воля.

✓ О, горад! Шумі натоўпамі.  
Рэкі іх на плошчах сальлюцца,  
Абграхочаны агнём віントукавым  
Спатыкай  
Вялікую Рэволюцию!

Авеяны съязгаў веянню,  
Ахрышчаны агнём пажаравым,  
Вітай вялікае вызваленьне,  
Дзён нячуваных зарава!

О, горад! Зьвіні марсэльезамі!  
Грахачы слоў вадаспадамі,  
Учора агнём жалезавым  
Асьвістаны на барыкадах.

О, „Русь вялікая“! Дзе ты?  
У завеях? Съягох? Пажарах?  
Усюды ячэйкі, саветы,  
Бальшавікі і камісары...

Так сарваўшы вякоў аковы,  
Палыхнуўшая новым съветам  
У муках цяжару шматвяковага  
Радзілася

## Рэспубліка Саветаў.

Канечне, дні за днямі йшлі,  
Грымелі ў навальніцах.  
Гарәлі польмі ў далі,  
Палалі бліскавіцай...  
І многа часу так прайшло,  
І съдзежкі сънегам замяло...  
Зіма ў съняговых хрызантэ-  
мах

## Прыйшла ў сіверах ліхіх...

Давай, чытач, шукаць удвох  
Герояў нашае поэмы...  
Глядзі:

Глухая ноч маўчыць,  
Глухая ноч вакол...  
Трывожна горад съпіць.  
На вуліцах спакой.

І месяц, як дазор,  
Трымае караул,  
Ды зорны гарнізон  
Вартуе ночы ймглу.

На вуліцах пустых  
Сабака—рэдкі госьць...  
І шэпчуцца кусты  
На сквэрчыку чагось...

Часамі ў цьме начной,  
Узьняўшы сънежны пыл,  
Па вуліцы пустой  
Мільгне аўтомобіль.

І съпіць усё вакол  
Трывожна-чулым сном.  
Ды толькі съвет з вакон  
Праменіць белы дом.

У белым доме штаб,  
У штабе не да сна:—  
Пільнуе кожны шаг  
Варожы белы стан.

Дэпэшы без канца...  
За працай дзень і ноч.  
У штабе камісар  
У куртцы скураной.

З-за Нёману чуваць—  
Трывожны гул гармат.  
— Стрымаць!

Стрымаць!—

Стрымаць!—

Дывізіі загад.

Ня дрэмле вораг там—  
Пільнуе кожны крок,  
І слова тэлеграм  
Так востра колюць зрок.

Саветаў вольны край,  
Радзіму бараніць.  
І моршчыць лоб Загай,  
І пяць начэй ня съпіць...

Ўжо съвету паласа  
Раняе ў вокны съвет...  
— Таварыш камісар,  
З нарочным вам пакет.

І скрэзь начную муць,  
Прадраньня шызы дым  
Аўтомобіль шуміць  
Па гораду пустым.

А мы, чытач, хадзем з табой  
Дарогай сънегавою—  
Пад гэнай белай мітульгой  
Я пакажу табе другое.

„ХЛЕБА“

Абярнулася неба  
над горадам,  
Вытрасаючы пыл  
сънегавы...  
— У каго і якое  
гора там?

— У каго  
не хапае „жратвы“?  
Гураганы войнаў  
над горадам  
Прянясльіся  
у грукаце дзён...  
Корчыцца горад  
голадам  
З больлю  
у каменных грудзёх...  
То там, то тут  
па гораду  
Зруйнованы дом-  
труп...  
Застылі  
нябрыймі мордамі  
Головы  
чорных труб.  
— Хлеба!..  
хвалюецца вуліца.  
Чоргі—  
па сто чалавек.  
— Якая такая  
рэволюцыя?  
— Не рэволюцыя—  
зъдзек!  
Шуміць без канца  
абываталь.

Чоргі...  
Боны...  
Пайкі...  
— У камісараў  
    усяго багата...  
— Вы чулі?  
    Уцякуць бальшавікі...  
— Што вы?  
    — Чэснае слова!..  
— Дай госпадзі...  
    — Я ня ілгу...  
— Гэй, вы там—  
    былых панове,  
Трымайце сваю чаргу!..  
На вуліцы  
    белым паркалем  
Пасьцілаўся  
    паволі сънег.  
У чарзе  
    па парадку пісалі  
Кожнаму нумар  
    на... съпіне...  
— Хлеба!..  
    голос шумлівы.  
— Хлеба!..—  
    шуміць панэль.  
У сяродку чаргі—  
    Галіна  
З нумарам...  
    на съпіне...

— Дык вось як  
жыцьцё пазнаеца! —

Цяпер  
яна ведае ўсё.

Жыцьцё бесклапотнае —  
дзесьці,

Ўспамінаеца,  
як далёкі сон...

Відаць,  
на падгніўшых палях  
Старога палац  
стаяў...

На вёску  
за бульбу аддалі  
Апошнюю радасць —  
рояль...

...Істоту ахутала стома,  
Бясконца

сунецца час...

...Сварлівая маці  
у доме,

Голад...

Пустэча...

Адчай...

Эдаеца:

Апошняя ростань,

Эдаеца:

Апошняя граів.

І ў вачох

жорсткая роспач



## КРЫХУ З БІОГРАФІЇ ЗАГАЯ

У балотах пінскіх ногі вязьлі,  
Калі йшлі з запалам пад Варшаву,  
Мы хацелі, край ня быў каб вязьнем,  
Мы хацелі вызваленъне ўславіць.

Вось тады й была зара над краем,  
Не зара, а полымі пажараў.  
(Помніце—спаткалі мы Загая  
Камісарам?)

Ў сьвісьце куль, у порахавым дыме,  
Пад агнём няспыннай канонады  
Ў тыя дні знайшоў Загай Ўладзімер  
У змаганьні супакой і радасьць.

Так жыцьцё складала эпопея.  
Нясучы і холад съмерці й славу...  
...Кулі многа зыкалі і пелі,  
Як ўцякалі нашы з-пад Варшавы.

І пасъля, калі прыйшло замір'е,  
І замоўк гармат нямоўчны грохат,  
Быў прызначаны Загай Ўладзімер  
У ЧК на новую работу.

\*

Горад! Горад! Зранены гадамі!  
Цяжка раны гэтых залечваць.  
Годы чорныя ляглі крыавай зданью  
На твае гранітавыя плечы.

З нор глухіх, як мышы ў жорсткі голад,  
Абываталь вылез з мешчанінам.  
І усякая такая сволач  
Лічыць нашай гібелі хвіліны.

Горад поўніцца панэльным шумам,  
Гэткай сволачы хлусьней і злосцю.  
І Загаю многа трэба думаць,  
Каб не падвялі такія „госьці“.

Лаюць па заўгольлях комуністаў.  
„Бальшавіцкую навалу“ лаюць.  
Многа „спраў“ на століку ў чэкіста,  
У чэкіста грознага—Загая.

Хто ў тых съмерцях нас адвінаваціць?  
Хто ў віну паставіць прад гісторыяй?  
Пасылала нас краіна маці  
На крывавае змаганье з ворагам.

І адны мячы злажылі ў бойках,  
Ү бойках разам з буйнымі галовамі,  
А другія вынасілі стойка  
Рэволюцыі агонь—гартованасьць.

Трэ' было тады дашчэнту зьнішчыць  
Ланцугі мінулага і краты...  
Хай гісторыя не аднаго упіша  
Нашага чырвонага Марата...

Стрымайце вашых сэрдаў бой,  
Тушыце ў вачох іскры—  
Я раскажу пра страшны боль  
Параненай души чэкіста.

### ЗАГАДАМ РЭВОЛЮЦЫІ

На стале замерзлі атрамэнты,  
Ў памяшканыні гэтакая съюжа...  
У вакне марозу дыямэнты,  
І вакно іскрыцца, як калужа.

За вакном, асрэбраны сънягамі,  
Варушыўся непакойна горад.  
І расла трывога разам з днямі,  
І страшней выскальваў зубы голад.

Атачылі край драпежнай зграйй  
Банды зброду па лясных дарогах...  
І падпісвае рука Загая  
Шмат каму прысуд свой строгі.

Вось учора у глухую ночку  
Прывязылі шпіёнку з-пад граніцы.  
Ўсё маўчала горда... Толькі вочы  
Рассыпалі бласкі-бліскавіцы...

Зам Загай тады пазваў на допыт.  
Прывялі. Гарэлі воч смарагды...  
Раптам:

— А-а... Ўладзімер... Вечар добры!

Бальшавік?

— Чәкіст?

Ха-ха...

Я рада...

Дай руку...

Ня хочаш?

Ну, як знаеш...

Вось спатканьне...

— Сядзыце!

Села моўчкі...

І палалі гневам у Загая

\* Шэрыя задумлівыя вочы.

Ад чаго шчыміць так люта сэрца?

Ад чаго ў такім нястрымным болю?

Нібы лёс бязьлітаснае съмерді

Закаваў пачуцьці, разум, волю...

Ад чаго дрыжыць на твары мускул?

Твар бляды ў пакуце нявымоўнай?

Да крыві зубамі съцяты вусны?

І застыў у вочах жах халодны?..

Ад чаго ў пакоі раптам роспач

На халодных крыльях праляцела?

Толькі двое: вочы ў вочы проста,

Дзіка і незразумела...

А у думках раптам успаміны

Замільгалі ўрыўкамі здалёку

Любыя, далёкія хвіліны...  
Любы зірк вачэй... Такіх... глыбокіх...

І яна... Такая дарагая,  
Даражэй за ўсё была на съвеце...  
Цалавала... „Любы мой, кахаю“...  
Над Москвою... задумены... вечар...  
А пасъля студэнты... сход за чаем...  
... Вобыскі... шпегі... жандары...  
... Цалавала... „Любы мой, кахаю“...  
... Барацьба... падпольле... мары...  
... Цалавала... „Любы мой, кахаю“...  
А пасъля:

Сібір... Тайга... і съюжасьць  
... Ссылка... холад... „Радасьць мая, дзе ты?“  
... Кайданы грымяць... адчай... нядужнасьць...  
... Ні канца... Ні шчасьця... Ні надзеі...  
... „Радасьць мая, дзе ты?“...

Ад таго ў пакоі раптам роспач  
На халодных крыльях праляцела  
Толькі двое—вочы ў вочы проста  
Дзіка і незразумела...

О, пракляцьце тым, хто зрадзіць здолен!  
Хто душу сваю прадаць гатовы!  
... І з тую, з нявыказным болем  
Падпісаў Загай прысуд суровы...

## ДРУГАЯ

Так сядзеў адэін, сядзеў і думаў...  
Мільганулі стужкай успаміны...  
За вакном усё падаў сънег бяз шуму  
У марознай белаватай стыні.

На стале задрабяжджаў раптоўна  
Тэлефон упартымі званкамі...  
— Альлё!..

Слухаю...  
Сягоныя?

Добра...  
Я заеду на зъмярканьні.

· · · · ·

Вечарэла...

Буліцы пусьцелі...  
Сънег круціўся белай мітульгою...  
Ў тыя дні то радасьцю гарэлі,  
То туманіліся чорнаю тугою.

І па бруку, ўбеленаму сънегам,  
Ціха так імчалася машина  
І раптоўна з гонкага разъбегу  
Стала.

— Што там за прычына?

То натоўп на вуліцы й панэлі...  
— Што такое?  
— Хто?  
— Ня ведаю нічога...

— Кажуць, дзеўчына памерла, ці самлела...  
— У прытомнасьць ня прыходзіць доўга...

Момант—і Загай сярод натоўпу—  
На снягу бяз памяці дзеўчына...  
А вакол клапоты баб бяз толку,  
Шум людзкі ў марознай колкай стыні...

Момант—і натоўп ужо далёка,  
А машина віхрам усё далей.  
У дзеўчыны пабялелі шчокі...  
— Шофэр, скорасьць дайце!

— Вось і ўсё... Вы будзеце здаровы...  
— Праўда, доктар?

— Толькі адпачнеце...

Ды ня хмурце так сумотна бровы,  
Ня сумуйце ціха так аб нечым.

Доктар кажа—гэта ня прытомнасьць—  
Вынік галадоўкі доўгай...  
Ну, ды кожны з нас аб гэтым помніць,  
Калі часта ледзь цягае ногі...

Вы папалі у амбуляторью.  
Ня дзівецся, усё звычайна.  
Гэты выпадак забудзеце Вы скора,  
Як і гэта нашае спатканьне.

У дзяўчыны ў вочах сълёз смарагды  
І туга і боль,  
І ўдзячнасць з гэтym  
За такую простую спагаду  
І за слова, шчырасцю сагрэтыя.

Твар дзяўчыны змораны і строгі,  
Прыгажосьці-ж і жыцьцё ня съцерла.  
Толькі рыскі нейкае трывогі  
Заляглі на твары, нібы съцені.

— Я, таварыш, вам удзячна вельмі  
Нават выказаць у словах не магу Вам...—  
І на твары съценяў лёгкі вэлюм,  
І ледзь-ледзь ўздрыгнулі же губы.

— За турботы гэтая даруйце...  
Век запомню гэты ваш учынак... —  
І Загаю ў мускульныя руکі  
Падала руку сваю дзяўчына...

. . . . .

І раптам ўсплывае зданьнё  
І мёртвия вусны шчэрыць,  
І страшна прабіты чэреп  
Глядзіць нярухома скрэзь нач...  
Ах!..

Гэта стаіць перад ім  
Дзяўчына другая зусім...

Ня зводзіць Загай вачэй  
З дзяўчыны прыгожай і стройнай  
І страшная згадка раптоўна  
Паўстала, як цень...

✓ Як дзіўна падобна яна  
Да тэй, расстралянай учора!  
І вочы і ўсьмешка адна  
І тая-ж пячаць дакору...

Ліхтары прожэктаравым съветам  
Ліжуць вуліцы, вуглы, панелі...  
У гэты съюжны, гэты позны вечар  
На ўскрайне аўто шумела.

— Вось і дом мой...

Вунь зялёны домік...

Як я рада...

Як удзячна Вам я...

Спадзяюся, заўтра ў нашым доме  
Будзеце вы госьцем найжаданым...  
І тады пачулася Загаю:  
Маладосьці шум у кожным слове...  
— Дык Вы будзеце?

Я Вас чакаю...

А яшчэ скажэце —

Хто Вы?

(Глуха)

— Я? Чалавек, як шмат мільёнаў,  
Як кропелька у бурным моры...

(Разважна)

Загадам... грознага... закону  
Забойцам... любай... стаў... учора... ✓

(Схамянуўшыся)

Што?

Вы спалоханы? Я страшу  
Дарэмна Вас няумелым жартам?..

(Пераводзячы

на другое)

Дык думаецце Вы, што варта  
Працягваць стрэчу нашу?

Канечне?

І абавязкова?

Што?

Так... прыеду... слова?

Ха-ха!.. Даю Вам слова:

Канечне і абавязкова!

МАРЫ... МАРЫ...

Мара, мара! Голуб лёгкапёры —  
Ціха, ціха ў думках залунае...  
Залунае, а ў душы віхоры  
Доўга, доўга ня съдіхаюць...

Ў тыя дні, калі жыцьцё прыбоем  
Біла ў бераг шумам нясьціханым,  
Раз Загай не саўладаў сабсю —  
Расьцьвіло загаева кахранье.

У мары, у здань, у нішто,  
У вобраз расстрэленай той,  
Што ўноў устае перад ім,  
Ў васоблены ў гэтым жывым.

Ня шчымі ты, сэрда, сумам нейк ім!  
Вобраз любай на яву ня съніся!  
Ўжо і дзень закрыў свае павекі,  
Ўжо і хаты з цемраю зъліліся,

А Загай ішоў завулкам цёмным  
На ускрайну, дзе дом зялёны...  
Як прыйшоў сюды — і сам ня помніў...  
Вось і дом той — гэтакі знаёмы.

Ня шумі ты, голаў, хмелем п'янім!  
Буйным хмелем, голаў, ня кружыся!  
Так ня ходзяць к любай на спатканье,  
Ў вечаровым эмроку крадучыся...

Заскрыпей ад ног абмёрзлы ганак,  
Ценъ лягla на сънег бялява-шэры...  
Зынікла постадь чорная Загая  
За адчыненыя дзъверы...

• • • • •

Хоць не романтык я душой,  
(Чытач заўважыў пэўна гэта),  
Але романтык мой герой —  
Баец-салдат з душой поэта...  
Ну, што-ж... У гэтых гады  
З нас гэткіх шмат было тады,  
Што праглі да ружовых далёў...  
Але — паслушайце дыалёг:

### З а г а й

О, Галіна! Як да Вас съяшаўся!..  
Дзень бяз Вас, дык гэта праста вечнасць...  
О, Галіна! Радасць мая! Щасціе!  
Шлях цяжкі мой толькі вамі ўквечан...

Я шукаю Вашае спагады...  
Ня дзівецца майму прыходу,  
Не глядзеце горда так з пагардай,  
Я і сам ад Вас ня меней горды...

О, Галіна! Вашае кахранье  
Ад душы маёй прагоніць хворасць...  
О, Галіна! нашае расстанье  
Будзе мне суроным прыгаворам.

Вобраз Ваш стаіць перада мною,  
Вобраз Ваш мяне не пакідае...  
Вы зрабіліся маёй другой вясною  
Я — чакаю...

## Галіна

Годзе, Ўладзімер.

Веру словам Вашым, веру Вам я...  
Толькі шлях наш з Вамі не адзіны,  
Толькі ў нас дарога крыжавая...

Я зусім чужая Вашай справе ..  
Дух руін, крыві пажараў,  
Вашай рэволюцыі крывавай  
Ў водблесках на вашым твары.

Так што людзі мы напрамкаў розных,  
З вельмі рознымі й далёкімі шляхамі...  
Я ня думала, што гэта Вы сур'ёзна  
Аб кахраньні...

Вы забудзьце лепей мае слова,  
Гаварыла іх я пад настроем.  
Ну, бываюць ўскружены галовы  
Пэўнаю парою...

## Загай

О, пракляцьце!

Я ганяўся як вар'ят за зданьню...  
Як юнак, ахмелены юнацтвам,  
Я паверыў у дружбу і кахраньне...

Я шукаў, чым съцішыць боль у сэрцы,  
Я шукаў патрачаную радасць...

Ха-ха-ха!.. Удзячан Вам да съмерці  
За мораль, за пацалункі і... пагарду...

Мара! Мара! Голуб лёгкапёры —  
Прыляць і хутка адлятае,  
Адлятае, а ў души віхоры  
Доўга, доўга ня съціхаюць...

Мары! Мары! Сонцам ў непагоду  
Забліщаць і зьнікнуць ў хмараах чорных  
Ад чаго чагось дзяўчыне шкода?  
І чаму так стала раптам горна?

Хай імчацца крылатыя дні,  
Хай гарашаць у далі іх агні,  
Мы-ж, мой сябра—чытак, з табой  
Накіруемся ў іншы бок.

Бачыш, пушчы лясныя стаяць?  
І шумяць, і шумяць, і шумяць...  
Але іхны адвечны спакой  
Чалавечай парушан рукой...

Бачыш, съсечаны хвоі ў ярку?..  
Бачыш, труп вунь вісіць на суку?..  
А лясы штосьці дзіўнае съняць,  
І шумяць, і шумяць, і шумяць...

Ціх! Чуеш, здаецца, сюды  
Людаі едуць ці йдуць?..  
Глядзі:

#### НА ЛОЎЛЮ

Скацілася сонца за горы, за гай...  
З атрадам імчыцца таварыш Загай...

Па грунце утоптаным стук капытоў  
Съціхае ў прасторах зялёных палёў...

Э атрадам па пушчах—бандытаў шукаць...  
Далёка ў мінулым работа ў ЧК...

Э тых дзён абскакаў Украіну, Кубань —  
Зялёных нямала разгромлена банд...

Кідаўся у самы гарачы агонь  
І кулі як-быццам міналі яго...

Краіну ад бандаў ачысьціць пара...  
І скача, і скача Загаяў атрад...

Таемна лясы беларускія съпяць,  
Туман пасьцілае балотная гаць...

Па грунце утоптаным стук капытоў  
Съціхае ў прасторах зялёных палёў...

Скацілася сонца за горы, за гай,  
Э атрадам імчыцца таварыш Загай...

### ЯЩЭ ЛІСТКІ З ЗАПІСНОЙ КНІЖКІ ЗАГАЯ

#### I

Кавалачак неба  
сіні

Дрыжыць  
над маёй галавой...

На ўзълесьсі  
шапоча асіньнік  
Таемна  
густою ліствой...

Валежнік хрушчыць  
пад нагамі,

Галіны  
па твару б'юць...

Заўсёды ў трывозе  
з наганам

Пільнуеш  
падманную муць...

А чорт яго знае,  
дзе вораг!

У пушчах  
прытулак банд.

Таемнасьць  
у лісьцьвяных убёрах,

І строгая  
у змроках журба.

Ўжо колькі  
па пушчах гуляем

З атрадамі  
слаўных хлапцоў

Пад шэпты  
бярозавых гаяў,

Пад шум  
непраходных лясоў...

Я чую,  
як глуха ўздыхае,  
Як грудзі  
ўздымае зямля...  
Учора  
загадам Загая  
Прышлося  
пяцёх расстраляць...

Кружыся,  
земля бязустанья,  
Навалай  
ліхой ветравой! —  
Пракоцяцца  
заравай ранью  
Каскады  
падзей і трывог.

Далёка  
цяжкая ростань,  
Цяпер  
не разъмерваю крок.  
Я чую,  
што сэрца так проста  
Ня съдіснеш  
тугою ў камок.

Раз трэба ахвяры,  
дык трэба,  
Крывёю акроплен  
наш шлях...

...Сінег  
кавалачак неба,  
Ўзыхае стамлёна  
зямля...

І тут,  
дзе дыміца порах,  
Пад часты  
віntonачны гул  
Ўсё-ж вобраз далёкі  
мне дораг  
З усьмешкаю  
яркіх губ...

Як быццам  
сапраўдны я лірык,  
Дзе банды,  
трывогі,  
тут,  
Як быццам,  
тут месца для лірык,  
Дзе ворагам —  
кожны куст...

І часта,  
ў сядле,  
у паходах,  
Ў агні перастрэлак,  
баёў —  
Ў вачох  
гэткі стройны  
і горды

Вобраз  
далёкай маёй...

Галіна —  
прыгожае слова,  
Галіна —  
пяшчоты імя...

А коні  
імчацца стралою,  
Паводзьдзямі  
іх ня стрымадь...

Паходы,  
прывалы,  
пагоні...

Баі,  
перастрэлкі,  
лясы...  
Такія дзянькі,  
як сягоныя—  
Кашмарныя,  
страшныя сны...

... Далёкая,  
слайная,  
дзе ты?  
Здалёку  
вітаньне маё...

Ша...

Чую—страляюць дзесьці,  
Увесь на нагах батальён...

Скrozъ нетры,  
скрозъ дзікія зарасьлі,  
Скrozъ лес,  
скрозъ балотную гаць  
Памчымся ватагаю  
зараз мы...  
Канчаю пісаць...

II

Эноў пішу,  
Для каго—ня знаю.  
Бо й пісаць мне  
Няма каму...

• • • • •  
Ноч ланы  
Цемнатой агартае,  
Усё хаваючы  
Ў цъмянную муць.

Вымер съвет...  
Цішыня...  
Ні гука...  
Поўнач вокал—  
Чорнай съянай.

Толькі грунтам дарожным  
Гулка  
Разълягаецца стук  
Конскіх ног...

Ў полі веџер  
Бяжыць шалёны,  
Калыхаючы  
Шызую муць,  
І стамлёныя бегам коні  
Пенай брызгаюць  
І  
Храпуць...

— Конь, мой гнеды,  
Скачи шпарчэй ты!  
Сябра лепшы  
Салдату—конь...  
Вунь і зоркі  
На ўсходзе чэзнуць,  
І бялее туман  
Над ракой...

Я адзін...  
Навакол нікога...

— Конь, мой гнеды,  
Скачи, скачы!..  
Толькі ляскаюць  
Гулка падковы,  
І разносіцца гук  
Уначы...

Гляну ў неба:  
Скацілася зьнічка...  
Гляну ўперад:  
Вечер у твар...  
І ня сплю,  
А далёкая съніца  
Навяваючы  
Слодачы мар...  
  
Мары?—к чорту!  
Пад вашай аховай,  
Не знасіць  
На плячох галавы...  
Разгуляўся Булак-Балаховіч  
Па дарогах лясных,  
Крыжавых...  
  
Хмурыць бровы  
Суворая поўнач...  
Скача конь...  
Недалёка і полк...  
Будзе сёньня  
Разьбіт Балаховіч—  
Беларускіх лясоў—  
Люты воўк...  
  
Ардынарац—  
Татарын скуласты  
Аб татарцы пяе маладой...  
— Ты скажы, Тамерланавіч,  
Часта  
Ўспамінаеш радзіму і дэм?

— За Казаньню,  
За Волгай шырокай  
Загубіўся у стэпах  
Мой дом...  
Трэці год  
Ад радзімы далёка,  
Ад каханкі маёй маладой...

І замоўк ардынарац,  
І вокаł  
Ціш нямая  
Ахутала змрок...  
Уздыхнуў ардынарац  
Глыбока...  
Уздыхнуў,  
Зас্বістаў...  
І змоўк...  
Вунь і хутар  
Стаіць за гаем...  
Адпачнем,—  
Нейдзе вораг блізка.

І на гэтых радкох у Загая  
Абрывающца ў кніжцы запіскі.

### ЯШЧЭ АДЗІН КАДР

Не храпеце, коні,  
гэтак не храпеце!

Ня ўздымайце цяжка  
Упадыя бакі!

... Штосьці зашуршэла —  
у густым ракіцьці,  
Ці то веџер дунуў  
свежасцю з ракі?..

Зоркі залатыя  
ноч кідала ў воду,

Капыты зьбівалі  
росы на траве... ...

Паўз раку скакалі,  
яшчэ вярсту да броду...

За ракой, за бродам,—  
тамака свае...

Коні ў пенным мыле —  
— Прыскакаць да раныя...

І стамлёным коням —  
шпоры у бакі...

Забялелі срэбрам  
над ракой туманы,

Паплылі туманы  
з быстрае ракі...

А гэта што там? э мэль?

Гэта што за дзіва?

Ці то можа коні, —  
ді то сена стог?

І раптоўна голасятдом із маш

дэйка-праразельвы:

— Га-э-эй!

Хто та-а-ам?

Сто-о-ой!

Шпар назад, таварыш!

Шпар назад кар'ерам!

Давязьці паперы

мёртвым ці живым...

... Засьвісталі кулі,

затрашчалі стрэлы...

— Ў рабу, ардынарац,

кідайся й плыві...

Скокнуў Тамерланавіч

у рабу з разъбегу...

Э карабінаў з берагу

адкрылі агонь...

Выплыў Тамерланавіч

і—наўскач ад берагу.

Стрэлы і пракляцьці

несъліся ўздагон...

Не ўдалася справа—

сьцяміла пагоня:

За Загаем съследам

коньнікі кар'ерам.

— Выратоўвай, гнеды,

выратоўвай, коню!

Ці жывы, ці мёртвы

давязу паперы...

Блізка вораг люты,—  
не уцячы Загаю.  
За съпіною чуден  
жаркі конскі храп...  
— Э-эх, разок апошні  
пагадаю!  
І з крутога берагу  
у воду  
р-раз!

Стрэлы, крыкі з берагу  
ашалелай зграі...  
Зачапіла куля...  
Зъніклі берагі...  
І скавалі хвалі  
съмелага Загая,  
Паплылі съпіралямі  
у бакі кругі...

Парвём на час сюжету ніць  
(Яна-ж ад нас так блізка):  
Хачу, чытач, пагаварыць  
З табою асабіста.

### ЛІРЫЧНАЕ АДСТУПЛЕНЬНЕ

Я стаю ў задуменъні глыбокім  
На закаце ліпнёвага дня...  
О, таемныя шэрыя змрокі,  
О, вячэрняя цішыня!

Як дзяўчыніны чорныя косы,

Абвілі мяне змрокі вакол...

О, замоўкні, душы адгалосак!

О, прыдзі ты, жаданы спакой!

Іншыя кесві хэ-С —

Я! стаю...

Загараецца горад

Бляскам тысячным перада мной...

Колькі тамака бачана гора?

Колькі там лятуценена сноў?

Я! стаю...

Бы кагосьці ў чаканьні...

— Друг жаданы, прыдзі хутчэй,

Я табе раскажу аб каханьні

І аб здрадзе чорных вачэй.

Раскажу я табе нібы казку,—

Хочаш—смейся, а хочаш—маўчи...

Былі вочы—рубіnavы бляскі,

Іх ня часта спаткаеш ў жанчын...

І яшчэ была ўсьмешка такая,

Глянеш раз—і душу аддай.

Вось такую калі пакахаеш—

Съмех і песні, і шум—прападай.

І яшчэ былі губы—такія—то

Цалаваць, цалаваць, цалаваць...

І забыцца ў гады маладыя,

Што на плечах тваіх галава.

То было у часы галадоўкі,  
У часы грамадзянскай вайны,  
Калі громы над краем ня моўклі  
І калі вар'яцелі дні...

Ён тады непакойны і грозны  
Бараніў успажараны край.  
І аднойчы ў вечар марозны  
Чорнавокую напаткаў...

О, жыцьцё! Твая жорсткасць і съдож-  
насьць  
Многіх з нас пазьбівала з ног.  
Толькі той, у кім трымалася мужнасць,  
Ў тყя дні усьміхацца мог.

О, жыцьцё! Твая горач і слодыч,  
За атруту часамі гарчай.  
Пакахаў ён у гэныя годы  
Прыгажосць нязвычайных вачэй...

Гэта вобраз... другой незабыўнай,  
Гэта ўсьмешка зъмярцьвельых губ,  
Гэта зірк, што ўплёскам дзіўным  
Будзіць радасць і шчасце ѹ туго.

Ад таго закружыла каханье,  
Біла ў голаву хмельным віном...  
Ён заўсёды съпяшыў на спатканье,  
Дзе над рэчкай зядёны мод...

Слухай далей... Ён зваўся Загаем,  
Быў чэкіст, а ў души поэт,  
І таму кожны міг пакідае  
У души яго сълед...

Слухай далей... Жыцьцё не згадае  
І на радасьць і боль маўчыць...  
І заўсёды пакута чужая  
Не закране пачуцьцяў ніць...

Дні шумелі тады нясьціханна,  
Дні грымелі шалёнай пальбой...  
І Загай ў захапленыні змаганьнем  
Захаваў у души сваю боль.

Як шалёны, ад краю да краю  
Па краіне насіўся тады,  
Пракліналі бандыты Загая  
У суворыя тыя гады...

А Галіна? Жыцьцё не чакае —  
Падхапіла, панесла з сабой...  
Толькі вобраз прыгожы Загая  
Нечакана прыходзіў парой...

І цнатлівасць у кожнай усьмешцы,  
Сарамлівасць дзявочай красы  
Пагубляла па пройдзеных съежках,  
Як і съмеху бяспечны рассып...

І іначай кармінныя губы  
Рассыпалі усьмешкамі съмех...

Не адзін называў сваёй любай,  
Выпіваючы шчасця хмель...

Ў гэтым п'яным і вабным чадзе  
Воч агні заблішчэлі ярчэй...  
Слухай... Слухай аб жорсткай здрадзе,  
Расказаў яру аб здрадзе чарнявых  
вачэй...

Слухай, дружа...

Я глянуў навокал—

І ніякага друга са мной.  
Я стаяў у задумені глыбокім,  
А вакол уздыхала нач...

І дарэмна я друга клікаў—  
Друг ня прыдзе—яго няма...  
...Неба сыпала зор бяз ліку,  
Белым шалем ўздымаўся туман...

### БУРА СЪЦІХАЕ

— Што гэта?

Скуль гэта?

Дзе я?

— Ціха, таварыш,  
Ляжыце.

Мы ўжо былі  
без надзеі,

Думалі:  
Вам ня жыць...

Зараз

Вы будзьце спакойны,

Потым

раскажам усё...

Стан мільгануў стройны.

Зынік за дзъярмі...

— Гэта сон?

Белая съцены

— Абясныи чыкат

у хаце,

У вонкы

міхойдзіт іншыя чыкат

гледзяць сады...

— Чорт!

— Не магу здагадацца,

Як я папаў

...чыкі сюды...

І паплылі

устаміны,

І абарваліся

ураз... отіш —

Помніца:

крык, страляніна,

Эброі сталёвы лязг... —

рака і бераг,

Потым

холад і кроў...

...Эноў адчыніліся дэзверы,  
Белая постаць

моізноў...

Што гэта? —

Яў ці казка?

Думак парвалася ніць...

Зіркам прабег —

павязка.

Боль у плячы

смыліць...

— ісцінаса ченкі

Голос, як шпалі

...дзякую як быццам аднекуль

Ціхі ў пяшчотны такі...

— Як вам, таварыш, лепей?

Дайце папраўлю бінты...

Тыдні са два

ўжо мінула...

Вас прывязылі сюды...

Шкода памерці

ад кулі

Ў Вашы гады.

Ночкаю, тэю

жахлівай хітуд

Атрад

ардынаца прывёў. А

Параненым цяжка

нашлі вас,

На беразе съёкшым крыўей...

І начкаю тэю  
суровай  
Грымелі лясы  
пальбой  
У Польшчу  
уцёк Балаховіч,  
Ратуючи  
лёс свой...

Ну, досыць!  
Цяпер засыніце! —  
Найлепшы для Вас  
загад...  
...І белая постаць зынікла,  
І ў съне  
забыўся Загай.

у змаганьні праходзім свой шлях...

\*

За днямі мінаюць дні,  
Праходзяць, зынікаюць у вечнасьць  
Яскрава гараць адны,  
Другіх спатыкае бязвеснасьць.

А з імі і людзі ідуць...  
Гараць, не згарэўши праходзяць.  
Адным гімны славы пяюць,  
Што доўга жывуць у народзе.

Другія бяз славы і слоў --  
Героі вялікае справы...  
Адыдзе нямала гадоў,  
І іх пакаленъні уславяць...

Вось так і Ўладзімер Загай  
З арэны сышоў жыцьцёвай...  
Тады, калі вольны край  
Пазбавіўся дзён суровых...

Геройскія, грозныя дні  
Зъмяніліся ў будні, клапоты  
І сталі на тымі яны  
Загаю...  
Аб гэтым потым...

\*

Жыцьцё не паўторыцца двойчы,  
Ня вернеш шчасльвых гадоў:  
І крозаў ружовых дзявочых,  
І маравых дзіўных сноў...

Кароткія годы юнацтва  
Мільгнудь і растанудь, як дым...  
І лепей пасъля не кранацца  
Ўспамінаў часін маладых...

Вось так маладая Галіна,  
Праходзячы ў бурах свой шлях,  
За шчасьця скупыя хвіліны  
Плаціла тугую пасъля.

Каханье законаў ня мае.  
Ў пачуцьцях развагі няма...  
Уладная постаць Загая  
Явілася й зынікла ў туман...

А з гэтым працала і радасць...  
Раскаяньне скора прайшло...  
І хто вінаваты у зрадзе  
І ў болі нясказанных слоў?..

Што к палкім загаевым словам  
Галіна халоднай была,  
Што вобраз Загая суровы  
Яе ня кідаў пасъля...

Хоць можа й другія кахалі  
І з словамі палкімі й так...  
І гэта мінула, а далей—  
Такая ў душы пустата...

Ўляглася пачуцьцяў завея,  
Душы маладое бунт...  
О, чым-жа бясьсьледна развееш  
Такую ліхую журбу?

Настрой, мусіць, як ад ноктурну?  
Але два слова наконт тэмы:  
Чытач, прыпомні ўвэртуру  
Ў пачатку нашае поэмы \*).

\*) Гл. стар. 9 і 10, „Поэтическая увертура“.

Был жінка \* канет да  
унашко мәңдең жеталу III  
Мінулі суроыйа дні,  
Завеі даўно адшумелі.,  
Знайшлі у іх мәту адны,  
Другія яе праглядзелі...

Изучи новые слова—НЭП

Павыбіла шмат з каляіны  
Такіх, што сваёй старане  
Хацелі другія пузіны...

У дні тиа віхар жыцьця  
Шумеў па заціхшаму краю;  
Кідаў ад канца да канца,  
Пазнаўшага стому Загая...

У будзёны і цяжкі час  
У жорсткія годы разрухі,  
Патрэбны замест мяча  
Для чорнае працы руکі,

..демур якод ернік тұт R —  
..Тады ахапіла туга вік тұт R  
..Па бурах, па стрэлах, па громах...

...Быў эмушаны хутка Загай!  
Пакінуль работу ў Губкоме...

У хістаньнях шукаєм шляхою,  
У бурах шукаєм спакою...  
З дарогі Загай ходь сышоу,  
Але не пашоу і другою...

Каб геная зынікла туга,  
Шукаючы нэрвам спачыну,  
Тады апынуўся Загай  
У стәпах зялёна-сініх...

Цяпер адну хвілінку часу—  
Яшчэ дэталь напамінаю:  
Ўспомніце канца пачатак!  
Запіскі першыя Загая \*).

V

ЗЬВЯРТАНЬНЕ

— Гарэце, гарэце ўначы,  
Зялёныя сьвечкі-зоры!  
Ня спыніш імкненіняў нічым,—  
Імкненіне імклівой віхору...

— Ня зълечваюць гэтак души—  
Бязъдзейнасьцю, вечным спакоем...  
Бывай ты, стәповая шыр  
З чароўнай сваёй пекнатою!..

— Я тут яшчэ болей чужы,  
Я тут яшчэ больш адзінокі...  
Такім—не адшэльнікам жыць  
Пад небам чужым і далёкім...

Каб нэрваў гарачая дрож,  
Каб кіпень упартасілы  
Ізноў ахапілі суздром,  
Ізноў галаву ускружылі,

---

\*) Гл. стар. 13—19.

Выходжу я нанаў на шлях,  
Бязьвер'е зъмяніўши надзеяй.  
Уздыхай, маладая зямля,  
З табою я зноў маладзею!

Так стоячы думаў Загай,  
Скрывіўши усьмешкаю вусны...  
Гарачых каней запрагай  
Абветраны ветрамі Усман...

— Шумі ты, высокі кавыль!  
Над стэпам кружэцся, чайкі!  
Мне больш не хмяліць галавы,  
Аднэй з вамі радасьці чаркай!

...Ужо коні гарачыя б'юць  
Нэрвова зямлю капытамі...  
— Схіляю сваю галаву,  
Прыгожыя стапы, прад вамі!

Я з вамі сумнен্�не і боль  
Пазнаў у раздумі глыбокім,  
Злучыўши з кавыльнай журбой  
Журбу аб каханым далёкім...

Так стоячы думаў Загай...  
Ды Усман спыніў раптоўна:  
— Садыся, кунак!

— Гэ-эй!  
Айдай!

...Панесьлі гарачыя кові...

\*

— Ах, грукаі, калёсны гром!  
Ах, ліся, чыгунная песня!  
Імкненънем уперад суздром  
Ахоплены сёньня ўвесь я.

Самара... Сызрань... Тула...  
Мінаюць, мінаюць, мінаюць...  
Яшчэ не закончаны шлях,  
Завілісты шлях Загая...

Мінайдзе, мінайдзе, палі!..  
Ўсё бліжай і бліжай прыпынак.  
Ізноў перад Загаем ўсплылі  
Мінульых часін успаміны...

Імчыцца, імчыцца цягнік,  
Імчацца і думкі Загая...  
— Вітаю прыгожыя дні!  
— Сваё абуджэнъне вітаю!

VI

ЗАКРУЦІЛІСЯ ДНІ

Закруціліся дні ізноў  
Для Загая.

Ўспамінаецца толькі сном  
Дарагая...

Зноў у працы кіпучай увесь,  
У імкненъні.

Не застанецца больш ў галаве  
Боль сумненъняў.

Пасядженыні, нарады штодня—  
Мора словаў...

Машыністкі, кур'еры, бегатня—  
Установа.

Закруціліся гэтак дні  
Для Загая.

Үспамінаецца толькі, бы сны,  
Дарагая...

Можа ў горадзе тут яна—  
У чаканъні?..

Так нічога й ня ведаў, ня знаў  
Аб кахранай...

Не хадзіў, ня шукаў, не чакаў  
Ён Галіны...

Дзень за днём няпрыкметна мінаў,  
Бы хвіліны...

Час залечвае раны души  
І трывогі.

Гэтак добра ісьці і съпяшыць,  
Калі знаеш дарогу...

VII

НЕЧАКАНЯ

На асеньняму веџер шумеў  
Неспакойна.

І кідаў мефістофельскі съмех  
Проста ў вокны...  
У каміне агонь палаў...  
Беглі цені...  
У пакоі ціша лягла—  
Сум асеньні...

У раздумі сядзеў Загай,  
Заглядзеўся,  
Як агонь у каміне шугаў...  
Сам-жа— дзесьці...

А за вокнамі веџер шумеў  
Неспакойна.  
І кідаў мефільстофельскі съмех  
Проста ў вокны...

Раптам стук...  
— Можна к вам?  
— Калі ласка...

Ці то сон?  
Ці то мара?  
Ці яў?  
Ці то казка?

Галіна

-- Я шукала, шукала вас  
Бязустанна!  
Прада мной і цяпер той час,  
Час расстання...

— Я чакала чатыры гады... —  
Хоць-бы вестка...  
І зачым вы прапалі тады  
У бязьевеснасьдъ?..

Загадка  
• ???

## Галіна

— О, Загай, што за боль і туга  
У чаканьні...  
Паглядзі мне у вочы, Загай,  
Мой... Каханы...

Загады

三

• • • • • • • • • •

VIII

## ЗАКЛЮЧЕНЫЕ

Я бачу, што далей... Я съдіх...  
Герояў сваіх пакідаю...

Я больш ня імкнуся знайсьці  
Галіну й Загая...


Я так-жа іду і прайду...  
(І годы і дні адгараюць).  
Складаючы з маравых дум  
Песьні для краю...

Зьевіні, маладая зямля,  
Ніколі нябачанай ноўю!..  
У змаганыні шукаем свой шлях  
У бурах—спакою...

Менск, 1928 г.

Р. S. Але, чытач, мой добры друга,  
Мой спадарожнік ў час, калі  
Хварэў на творчую нядужнасьць  
Гарэў агнём поэм сваіх,  
Няўжо-ж ты ўпэўнен, што Загай  
Герой францускага роману,  
І скончыць, мусіць, як ня дбай,  
Спатканьнем з любай... каханьнем?..  
О, не!.. Я проста ня люблю,  
Калі цалуюцца ў поэме  
(Выходзіць гэта з маёй тэмы),  
Таму і песьню я сваю  
У другім спатканьні дапяю.

Менск, 1929 г.



1964 r.


DR. BIBLIOTHECA  
1964 r.


✓

ЛАНДРУЕ.

458











B0000000490906